

Інфармацыйнае паведамленне

УСТАНОВА “РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА”

ДНУ “ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ”

Праводзяць рэспубліканскую навукова-практычную канферэнцыю

ГАЗЕТА “ЗВЯЗДА”

Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ І КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ:

**(ДА 95-ГОДДЗЯ ЗАСНАВАННЯ, 70-ГОДДЗЯ ПЕРШАГА ПАДПОЛЬНАГА
ВЫХАДУ “ЗВЯЗДЫ” Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ)**

Час правядзення: 24 мая 2012 г.

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі

(г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1)

ПРАБЛЕМНАЕ ПОЛЕ:

1. Арганізацыйнае станаўленне газеты “Звязда”

- Заснаванне і фарміраванне рэдакцыі.
- Склад рэдакцыі і кадравая палітыка, аўтары і карэспандэнты выдання.
- Праграма газеты “Звязда” (эвалюцыя тэматыкі, рубрыкі) на розных этапах

арганізацыйнага станаўлення.

**2. Гісторыка-культурная спадчына на старонках газеты “Звязда”. Папулярызацыя
гістарычных ведаў**

- Беларуская мова і адукацыя: пытанні адраджэння і пашырэння.
- Праблемы захавання гістарычнай спадчыны.
- Трансляцыя гістарычных ведаў.
- Постаці і праблемы нацыянальнага руху.

3. Адлюстраванне грамадска-палітычнага жыцця

- Нацыянальная ідэя і дзяржаўная нацыянальная палітыка.
- Грамадска-палітычныя працэсы.
- Ваенныя і рэвалюцыйныя падзеі.
- Газета “Звязда” ў гады Вялікай Айчыннай вайны: “Зброяй палымянага слова”.
- Асвятленне грамадска-палітычнага і культурнага жыцця ў Рэспубліцы Беларусь.

4. Стэндавыя даклады.

Робочая мова: беларуская і руская.

Даклады і заяўкі (на флэш-карце, CD/DVD і адзін варыянт у друкаваным выглядзе)

прымаюцца да **21 красавіка 2012 г.** па адрасе аргамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

Каб. №: 226, 230. Кант. тэл.: (017) 284-18-39, 284-25-55.

E-mail: smenic18@mail.ru.

Патрабаванні да афармлення: даклад аб'ёмам да 6 старонак павінен быць адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: злева/справа — 25 мм, зверху/знізу — 30 мм. Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт; стыль – звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга поля друкуецца прозвішча і ініцыялы аўтара. На наступным радку – поўная назва вучэбнай установы (арганізацыі), горад і e-mail, вызначаныя курсівам. Затым, праз адзін інтэрвал звычайнымі літарамі, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада, выраўноўванне па цэнтру (згодна з узорам). Спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заяў на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў!

Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік матэрыялаў.

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок.

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі:

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку;
2. Месца працы, пасада;
3. Навуковая ступень і навуковае званне;
4. Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта) факс, e-mail.

УЗОР

М.У. Смяховіч

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, smenic18@mail.ru

Рэспубліка Беларусь у 1991—1994 гг.: прамовы, дыскусіі, праекты

Аргкамітэт